

Жуткі гра расправы з беларускіх чэвашскіх гаўз.

ДАУГ1 СВАЕ ПАВІННЫ АПЛАЧЫВАЦЬ ДАУЖН1К1 БЕЛАРУС1

Калі я глянуу на загаловак адказа на пытаниі караспандэнта "Звязды" старшыні Камісіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь па нацыянальнай палітыцы і міжнацыянальных адносінах Міхаіла Александравіча Слямнёва : "Дзяржава павінна аплачываць свае даўг1"/газ." Звязда", 6 студзеня 1993 г./ дык падумаў, што напэуна рэч 1дзе пра даўг1 дзяржавы грамадзянам па ашчадных укладах, якія у сувязі з інфляцыяй, зусім абясценіліся. Аказываецца, рэч 1дзе аб больш цэним: аб міжнацыянальных адносінах у Беларус1 1 лёсе беларускай нацыі.

Калі рэч 1дзе аб дзяржаве, якая павінна аплачываць свае даўг1, то трэба канкрэтна указаць якая дзяржава, каму 1 што, які доўг, павінна аплачываць?

Я зразумеў так, што неякая беларуская дзяржава не аплаціла на працягу свайго гістарычнага існавання камуец1 із суседзяў доўг. Гэта маглі быць Вялікае княства Літоўская, Беларуская Народная Рэспубліка, ВССР ці Рэспубліка Беларусь. А можа названыя вышэй беларускія дзяржавы не аплаціла свае "даўг1" нацыянальным меншасцям, якія паявіліся на этнічнай беларускай тэрыторыі?

М.А.Слямнёў добра ведае, што у беларусаў узялі у "доўг" 1 хто узяў, а тым, хто не ведае напомню толька некаторыя гістарычныя факты.

У 1569 годзе Польша аддаўжыла у ВКЛ Падляшша /цяперашняя Беласточчына/. Маскоўшчына/Расія/, пачынаючы з 1499 года, 150 гадоў з невялікім перапынкам1 вяла цяжкія войны супраць ВКЛ і зруйнавала Беларусь хужай, чым татары зруйнавалі яе край. У вайне Маскоўшчыны і Швэцыі з Рэчы Паспалітай/1654-1667/ на палову скарацілася насельніцтва Беларус1. У вайне Расіі за Ліванію/1700-1721 гг/ Беларусь узноў была даведзена да страшнага спусташэння. У расійскай няволі Беларусь была даведзена да глубокага занепаду. У 1863 годзе усыхнула паўстанне супраць расійскіх акупантав 1 каланізатараў пад кірауніцтвам на Бел



русе 25-гадовага Кастуся Каліноускага. Паўстанне было падаўлена прысланным из Москвы у чэрвень 1863 годзе губернатаром Мураўевым, прозваным - вешацелем. Павешан быў і Кастусь Каліноўскі. У руках бальшавікоў Беларусь стала аб'ектам разных палітычных камбінацый і спекуляций, яе тэрыторыя не раз перыкраівалася. 18 снежня 1917 года быў склікан Усебеларускі Кангрэс у Мінску, але бальшавікі, убачыўшы што на Кангрэсе перамагаюць незалежнацкія ідэі, разагналі яго з дапамогай збройнай сілы. На сваім паседжанні 24 і 25 сакавіка 1918 года Рада Кангрэсу абвесьціла Беларускую Народную рэспубліку вельмі демакратичную па сваіму харектару, але ні Бальшэвіцкія, ні польскія, ні нямецкія каланізаторы і захопнікі не былі заінтерэсованы ў ей. У супрацьвагу БНР, 1-м з'ездам КП/б/ Беларусі была абвешчана Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Згодна з Брэсцкім Мірным дагаворам, большасць беларускай тэрыторыі, акупаванай немцамі, бальшавікі аддавалі Германіі. У студзені-лютым 1919 года абвешчаная бальшавікамі БССР, імі жа была і ліквідавана: яе усходнія тэрыторыі - Віцебшчына, Магілеўшчына, Гомельшчына, Смаленшчына апынуліся у складзе РСФСР. Пасля падпісання з Польшчай Рыжскага мірнага дагавора у 1921 г., Польшчы адышла тэрыторыя у 108 тыс. квадратных кіламетраў з насельніцтвам звыш 4 мільёнаў чалавек. Акрамя таго, Латвія была аддадзены Рэжыцкі, Люцынскі і Дзівінскі паветы. У 1924 годзе Беларусі была вернута Віцебшчына але без Віленскага Себежскага і Невельскага паветаў, у якіх 70-80% насельніцтва беларусы і не гледзячы на то, што сама насельніцтва хадатайнічала аб уключэнні ў склад БССР. У 1926 годзе Беларусі вернуты часці быўшых Магілеўскай і Гомельскай губерніяў, але Клінцоўскі, Новазыбкаўскі і Старадубскі уезды пераданы Расейску, яна забрала сабе і беларускую Смаленшчыну. За часы войнаў французска-Расейскай, 1-й сусветнай і грамадзянскай у Расейску, Беларусь страціла трэць свайго насельніцтва. У 1939 годзе урад СССР без згоды з урадам БССР аддаў Літве большую частку Віленскага ваяводства з беларускім горадам Вільніем. Некалькі паўднёвых воласцей

vutoki.net зікага ваяводства былі пераданы Украіне. Пасля заходу Савецкім Са-

зам Літоўскай рэспублікі у 1940 годзе, радзі успакаення літоўцаў, Літве, без згоды беларускага урада, без рэферэндума, дадаткова былі аддадзены беларускія землі: Свянцянскі і Гайдучышкаўскі раёны, частка Ашмянскага, Астравецкага, Свірска і Пастаўскага раёнаў.

У другую сусветную вайну, калі немцы акупавалі летам 1941 года Беларусь, яны нашу Краіну ужо раздзялілі па-свойму.

Пасля вайны, паводле пагаднення паміж урадамі СССР і Польшчы 16 жніўня 1945 года апошній, без згоды урага ВССР, аддалі 17 беларускіх раёнаў Беластоцкай вобласці і 3 раёны Брэсцкай вобласці, якія гледзячы на тоя, што па канстытуцыі рэспублікі, тэрыторыя яе не магла меншца без згоды яе урада. Тут таксама абыліся без рэферэндума.

У Другую сусветную вайну/Вялікую Айчынную/загінула больш як чверць насельніцтва Беларусі. А у мірны час пасля Каstryчніцкага заходу балшэвікамі улады за усе гады 1х панавання, асабліва 30-х гадах было знішчана і вывезена у канцлагеры і ссылкі каля мільёна грамадзян Беларусі.

Хто толька не нажываўся за счёт беларускіх земляў, пота і крыўі нашага народа. Беларусь зведала не скалька хваліў напрапанай польскай і расейскай каланізацыі. Добрую душу беларуса адчувалі гнаныя адусюль людзі: яўрэі, цыганы, татары, армяне, азербайджанцы і знаходзілі тут прытулак і спасенне ад праследывання і голада.

Польша старалася апялячыць беларусаў, а Расія - русіфікаваць. У 1697 годзе польскім сеймам была прынята пастанова, паводле якой у Вялікім княстве Літоўскім забаранялася ужываць беларускую мову у справаводстве судоў і іншых устаноў. Расійскім урадам у 1820 годзе быў зачынены ўніверсітэт у Полацку, а у 1832 годзе - у Вільні. У 1840 годзе было забаронена карыстацца у судах Літоўскім Статутам, напісаным на беларускай мове. У 1867 годзе расійская улада забараніла усякі друк на беларускай мове. У 1933 годзе была праведзена "рэформа" беларускага правапісу і граматыкі - з мэтай наблізіць беларускую літара-

Полычай, у 1920 годзе было 500 беларускіх школ, а ужо у 1925 годзе не засталося ніводнай. Былі зачынены беларускія настаўніцкія семінары. У 30-х гадах фізычна была знішчана беларуская інтэлігенцыя, асабліва пісменнікі і дзеячы беларускай культуры. Толька за адзін дзень 29 кастрычніка 1937 года былі растрэлены восемь выдатных мадых беларускіх пастаў: А. Дудар, М. Чарот, М. Зарэцкі, П. Галавач, А. Вольны, В. Каваль, В. Сташаўскі, В. Маркаў. Такой азіятычны яшчэ не знаю ні адзінарод свету. У пасляваенныя гады, асабліва у перыяд брахнеўшчыны, масава зачыняліся беларускія школы, без раферэндумаў, згоды бацькоў і дзецей чраводзілася татальная русификацыя нацыі.

99
Каланізаторы і большэвіцкія фашысты зауседы жерстка распрауляліся з беларусамі, бараўшыміся за свабоду і незалежнасць сваёй Рады; у часы брахнеўшчыны - із дапамогай посіхушак, да чаго не дадумаўся нават Сталін. Гэта я і сам могу засведчыць.

Цяпер мне 1дзе 66-ы год. Мне, беларусу, было цяжка глядзець на лёс свайго паддаптанага народа, у якога нават у роднай сталіцы Мінску не засталося ніводнай беларускай школы.

У 1979-1982 гадах у сваіх лістах у ЦК КПСС, КДБ, газету "Правда" раскрытыкаваў становіча з "інтэрнацыоналізмам" і роднай мовай у Беларусі, "развіты сацыялізм", афганскую авантuru. Мне было ясна, што палітыка КПСС вядзе да краху. Уся моя крытыка аказалася у мінскім абласным КДБ, куды мяне і забралі. У маіх "Сустрэчных закліках да ЦК КПСС" былі і такія: 1/Няхай у Беларусі не зачыняюцца беларускія школы. 2/Няхай у спецыяльных навучальных установах навучанне вядзецца на роднай беларускай мове. 3/У БССР дзяржаўнай мовай павінна быць родная беларуская мова. 4/Няхай жыве салідарнасць паміж беларусамі свету! 5/Мы беларусы з брацкаю Руссю разам шукалі к ічансю дарог... і не знайшли. 6/Расія прычиніла Беларусі больш гора і няшчасця, чым татары прычинілі Расіі. 7/Расея і большэвікі атаялі у беларусаў і раздалі сваім хаурусыкам адну трэць беларускай этнічнай тэрыторыі. 8/Няхай Расія верніць нам усё награбленое у беларусаў. 9/Саюз нерушымы рэспублік свободных спаціяла імавекі вялікая

Русь... бальшэвіцкімі штыкамі, вечнага нічога ніяма.10/Краіну давялі да таго, што зямлю скора некаму будзе пахаць і даваць.11/Сколька можна пахаць соткі саматужна і за самагонку.12/Без прыватнай уласнасці на зямлю "передовое социалистическое сельское хозяйство" ніколі не падняць.13/Запушчанасць расейскага нечэрназем'я - вынік адсутнасці прыватнай уласнасці на зямлю.14/"Харчовая праграма" 1981г. правалілася, як і пашярэднія.15/Не вай ў тым у каго купляеш хлеб. 16/Няхай узноў напоўняцца галасамі дзецей і моладзі нашы вёскі!17. У нас разгортываюцца польскія падзеі канца 70-х і пачатку 80-х гадоў. 18/Адновім нашы гісторычныя помнікі і святыні, чалавечую мараль, ге- жасць, сумленнасць.19/Няхай жывуць гуманізм і міласэрнасць.20/Капі- талісты - "дурні", а камуністы - "разумныя".21/У краіне, где мядамі пахлі грэчкі, цяпіер яе у магазінах не знайдзеши і са свечкай.22/Няхай будзе вырашана жыллевая праблема без абязканак.23/Далоў мілітарыза- цію Краіны.24/свабоду везням, сумлення і барадзьбітам за права чале- века!25/Рабочы клас Савецкага Саюза, барыся за свае права, а не за інтэрэсы КПСС.26/Праletaryi usіх краін яднайцеся супраць пагубнай палітыкі КПСС! 27/Няхай не будзе трэцей міравой і новай грамадзян- скай вайны. 28/Няхай беларуская зямля не знаіць больш войнаў!

Аб тым, што далей было, я ужо коратка расказаў у "Народнай Газеце № 205-208, 24 кастрычніка 1992г. Тут я успоміну толька пра некаторыя "щаугі", якія "павінна аплачываць дзяржава" па Міхаілу Александравічу Слямневу, а якая дзяржава і каму аплачываць, із прыведзеных вышэй гісторычных фактаў, па-моему, ясна.

Якой жа быць беларускай дзяржаве: беларускай нацыянальнай і пазаэтнічнай? У гэтym тытані Міхаіл Александравіч стаіць на другой пазіцыі. ^{Н.У.} Ен лічыць, што мы павінны зыходзіць з таго, што Беларусь з'яў- ліеца многанацыянальнай дзяржавай і беларусы у сваім уласным даме- маюць толька права утварыць свае таварыства, як і нацыянальныя мен- шасці. Ен за так называемы "Амерыканскі варыянт" беларускай дзяржавы.

Старшыня Камісіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь добра

ведае, што цяпер німа у вусім свеце дзяржаў з аднонацыянальным на-
сельніцтвам, толька карэнным. Також кожучы, цяпер усе дзяржавы свету
многанацыянальныя, але сталі яны такімі па-разнаму. Напрыклад, Злучаныя
штаты Амерыкі сталі многанацыянальнымі у выніку каланізацыі краіны
народамі усяго свету, што, як вядома, суправаджалася вынічэннем карэн-
ных жыхароў - індзеицаў, і у выніку завоза рабоў із Афрыкі. Але і у
гэтай сусветнай многанацыянальнай дзяржаве галоўныя кіруючыя пасады
займаюць пераважна прадстаўнікі самай большай этнічнай групы - англа-
саксонскай, а дзяржаўнай мовай яўляецца толька адна - англійская мова.
Такія многанацыянальныя дзяржавы, як Швейцарыя, Бельгія утвораны эт-
насамі прахываўшымі і прахываючымі на сваіх этнічных тэрыторыях, яны
нароўных і кіруюць сваімі дзяржавамі: тут адпаведная колькасць і
дзяржаўных моў: у Бельгіі - валонская і французская, у Швейцарыі - нямец-
кая, французская і італьянская, чаго німа, напрыклад, у наших добрых су-
седзяў, якім дасталася па добраму куску беларускай этнічнай тэрыто-
рыі з беларускім насельніцтвам. А вот нямецкая дзяржава стала многа-
нацыянальнай прыблізна так, як і Беларусь: у выніку асеўшых тут лю-
дзей других нацыянальнасцей пад час воінаў, прытока працоўнай сілы
із разных краін, каланізацыі суседзямі. Такая узаемная каланізацыя
у́разных частках света даволі распаўсюджана, асабліва у Азіі і Еуропе,
а цяпер яна стала сусветнай. Тым не менш, із адна карэнная нацыя, пра-
хываючая на сваіх гістарычных этнічных тэрыторыях не ператварыла
свае нацыянальныя дзяржавы у надэтнічныя, нават тыя, где прыбуўшыя
із других краін насельніцтва перавышае карэнае / Саудаўская Аравія /.
Спрабы зрабіць нацыянальныя дзяржавы надэтнічнымі, стварыць на эт-
нічнай тэрыторыі карэннай нацыі аўтаноміі нацыянальных міністэрстваў,
перасяленцаў заканчываліся і заканчываюцца межнацыянальнымі кан-
фліктамі. Нельга штурна із многіх нацый зрабіць адну новую нацыю -
савецкую, расійскую, беларускую і якую-небудзь другую. Такім чынам,
у Беларусі можа быць толькі нацыянальная беларуская дзяржава такога

Фінляндыя, Балгарыя, Грэцыя і Г.Д.

Па М.А.Слямнёву "У прынцыпе нацыянальнасць чалавека павінна быць яго асабістай справай". У адпаведнасці з международнымі законамі, прынятымі ААН, а правах чалавека, кожны, пры жаданні можа змяніць места жыхарства і адпаведна грамадзянства, але не нацыянальнасць. Адвольнае, штучнае змяненне нацыянальнасці, асабліва масавая, можа прывесці к межнацыянальнім, а падчас і к международным канфліктам, так як гэта звязана са змяненнем граніц і навогул адарвання тэрыторыі. Акрамя таго, гэта можа прывесці к перанаселеннасці асобных краін па эканамічных прычынах. Таму пытанне з устанаўленнем нацыянальнасці павінна вырашыцца не адвольна, не па асабістаму жаданню кожнага апытавочага, а па яго запраўднаму паходжанню. Есць і аб'ектыўныя адзнакі людзей разных нацыянальнасцяў і уласнага жадання мала, каб цябе прызналі чалавекам той нацыянальнасці, якой ты хочаш быць.

Па М.А.Слямнёву, "...мы сталі сведкамі двух паралельных процесаў: нацыянальнага адраджэння - беларускага і малых нацыянальных групп: рускай,польскай,украінскай,яурэйскай,літоускай..." Тут ніяк нельга сраўніваць адраджэнне беларускай нацыі, якая ўтварыла карэннай/аутахтоннай/ і больш нігдзе не мае сваей дзяржавы, і нацыянальных меншасцяў, у якіх есць свае развітыя нацыянальныя дзяржавы. Ну, а рускай нацыянальнай меншасці у Беларусі інтарэба іншага адраджэння. Многія прадстаўнікі рускай нацыянальнай меншасці - гэта тыя, із начаткі тых, хто спецыяльна прыбыў у Беларусь, альбо прыслан быу дзеля русіфікацыі края. Гэтыя людзі і цяпер вельмі актыўна займаюцца ў суверэннай Беларусі русіфікацыяй, пачынаючи ад урада і канчаючи дзяцічымі садоўкамі, а не даўно пара б было спыніць. Таму гаварыць, што у Беларусі пры таталітарным режиме усе пацярпелі "у аднолькавай калькажкіх ступені", як гэта твердзіць М.А.Слямнёў, не адпавядзе запраўднасці. Больш за ўсіх пацярпелі мы беларусы ды і цяпер яшча цершым, для нацыянальнага адраджэння якіх Камісія Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь па нацыянальнай палітыцы і міжнацыянальных одно-

сінах пад кірауніцтвам М. А. Слямнева практична амаль нічога не зроблена. Законы і настановы у той час іншай ступені накірованыя на адраджэнне беларускай нацыі высокамерна і шовіністична ігнарыруюча, і сабатующа і ніхто за гэта не нясе адказнасці. Цяжкае становішча з беларускімі средкамі масавай інфармацыі, кіёскі і магазіны завалены рускамоуны працуць, нягледзячы на дэфіцит паперы. Па-ранейшаму, у садках і школах русіфікующа дзетка - будучае нацыі. Бясконца вядуцца атакі на дзяржаунасць беларускай мовы, каб другой дзяржаунаи мовай у Рэспубліцы Беларусь зрабіць мову каланізатараў - рускую мову, чаго няма ні у аднай нацыянальнай і славянскай краіне, што у канцы-канце накірована на ліквідацію беларускай нацыі і дзяржавы. Культурная наша спадчына у заняпадку. Што маглі чужынцы разрабавалі, забраўлі сабе, а астальноя іх не інтэрэсуе. Рускамоуны друк і тэлебачанне адкрыта вядуць антыбеларускую пропаганду. У сувереннай Рэспубліцы Беларусь безнаказана дзеінічаюць такія адыёзныя арганізацыі як "Славянскі сабор", "Белая Русь" і іншыя, дзеінасць якіх носіць адкрыта шавіністычны характар і сконцэнтравана на беларускаму народу. Звычайна, пасля таго, як калонія здабывае сваю незалежнасць, старая адміністрацыя ад улады адхіляецца. У Беларусі ж, быўшай бальшэвіцка-расійскай калоніі, яна як зімала дзяржауныя пасады так і займае. Дзеінасць яе накірована на падтрымку старых структур і спрыяе імперскім амбіцыям суседніх дзяржав. Рэспубліцы Беларусь неабходзен новы дзяржауны аппарат з улікам міжнародных нормаў правовай, демакратычнай і нацыянальнай дзяржавы, а для гэтага неабходна як мага хутчай правесці рэферэндум за распуск ВС і новыя выбары. Такая воля беларускага народа і ей нельга ігнарыраваць.

Жыве Беларусь

МІНСК 12.93 г. Мінск

Іван Мірончык
прафесар

*С. Рудзецкі,
Адасінка 4, Мінск, 18.11.93г.*

Ганарап за гэты артыкул прашу выкарыстаць па свайму мяркаванию.